

---

# Ад рэдакцыі часопісі «Асьвета»

Д а гэтага часу ў нашых выданьнях праводзіўся прынцып, паводле якога ўсе яўна чужаземныя слова, што ўжываліся ў нашай мове, лічыліся непадлеглымі нашаму аканьюню і таму перадаваліся на пісьме зь ненаціскным *o*, напрыклад: *комуністы, кооперацыя, коордынацыя* і г. д. Тыя ж чужаземныя слова, што надта пашыраны і цалкам увайшлі ў беларускую народную фразэалёгію, лічыліся «абеларушанымі» і тады ўжо перадаваліся на пісьме згодна нашаму правапісу. З прычыны гэтага на практыцы часта бывала так, што пра тое ці іншае слова ніяк нельга было сказаць, абеларушана яно ці не, а адгэтуль і як яго пісаць.

Далучыўшыся да погляду некаторых сяброў правапісальнай камісіі пры ІБК і да аўтараў «Практычнага расійска-беларускага слоўніка» М. Байкова і М. Гарэцкага, якія ў сваёй прадмове кажуць, што ў чужаземных словах, грунтуючыся на прыкладзе пачынальнікаў нашага літаратурнага адраджэння і вымаганьнях жыцьця, праводзім прынцып няпоўнага аканьня, такім спосабам, што кожнае *o* бяз націску ў чужаземных словах пішам як *a*, але *e* (э) пакідаем бязъмены, як правіла, выключчэнне, зь якога робіцца толькі для некаторых слоў (напр., *літара, матар'ял, інтарэс, далікатны* і інш.). Злучэныні *ia* і *io* мы пішам як *ia*. Таму мы пішам: «кааперацыя», «пралятар», «біялёгія» і г. д. — рэдакцыя палічыла патрэбным з новага 1926 году прытрымлівацца гэтага і ў часопісі «Асьвета».

*Тлумачэнье рэдакцыи (ад рэдакцыи) часописі «Асьвета» да пашырэння аканьня // Асьвета. 1926. № 1.*